




Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці абвешчае конкурс на ўдзел у праграме абмену для прафесіяналаў

Community Connections на 2020 год



больш за 1000 удзельнікаў і ўдзельніц з Беларусі на працягу 20 гадоў існавання праграмы

- 22 дні ў ЗША
- камунікацыя з экспертамі і эксперткамі па прафесійных інтарэсах удзельнікаў і ўдзельніц
- знаёмства з культурай Амерыкі
- пражыванне ў амерыканскай сям'і
- усе арганізацыйныя выдаткі бярэ на сябе USAID/Беларусь
- веданне англійскай мовы не патрабуецца

1. Інклюзіўная адукацыя

Даты праграмы – 8-30 красавіка 2020 года

Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 4 кастрычніка 2019 года

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 28-29 кастрычніка 2019 года

Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц грамадскіх арганізацый і прафесійных асацыяцый, выкладчыкаў і прадстаўнікоў/ніц адміністрацыі і педагогаў устаноў адукацыі, рэсурсных цэнтраў інклюзіўнай адукацыі, Міністэрства адукацыі, устаноў дадатковай адукацыі дарослых (павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўка), мясцовых органаў улады і іншых арганізацый і ўстаноў, якія ўдзельнічаюць у распрацоўцы і рэалізацыі зместу адукацыйных стандартаў і тыповых вучэбных планаў, праграм інклюзіўнай адукацыі, а таксама адукацыйных праграм павышэння кваліфікацыі практыкуючых педагогаў па фарміраванні ў іх прафесійных кампетэнцый для працы ва ўмовах інклюзіўнай адукацыі.

2. Развіццё ініцыятыўнасці і прадпрымальніцкіх навыкаў у падлеткаў (10-18 гадоў)

Даты праграмы – 8-30 красавіка 2020 года

Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 31 кастрычніка 2019 года

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 26-27 лістапада 2019 года

Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц прыватных і дзяржаўных адукацыйных устаноў, цэнтраў і праектаў, якія працуюць з падлеткамі і моладдзю; цэнтраў бізнес-адукацыі; грамадскіх арганізацый; Міністэрства эканомікі і Міністэрства адукацыі, мясцовых органаў улады і іншых арганізацый і ўстаноў, якія ўдзельнічаюць у распрацоўцы і рэалізацыі праграм па развіцці лідэрства, ініцыятыўнасці і прадпрымальніцкіх навыкаў у падлеткаў.

3. Развіццё інавацыйнага прадпрымальніцтва

Даты праграмы – 1-23 ліпеня 2020 года

Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 4 лістапада 2019 года

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 18-19 снежня 2019 года

Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц арганізацый, якія ўдзельнічаюць у стварэнні экасістэмы развіцця інавацыйнага прадпрымальніцтва і інавацыйнай эканомікі, а менавіта, тэхналагічных асацыяцый, кластарных і іншых тэхналагічных аб'яднанняў, тэхнапаркаў, інкубатараў, акселератараў, адукацыйных цэнтраў, інавацыйных лабараторый, прыватных кампаній, дзяржаўных структур і органаў улады, якія ўдзельнічаюць у распрацоўцы і ўкараненні заканадаўства, стратэгіі і праграм развіцця інавацыйнай эканомікі Беларусі. Праграма будзе карысная прадстаўнікам/цам арганізацый фінансавага сектара, уключаючы венчурных інвестараў, бізнэс анёлаў, банкаўскія ўстановы, фонды і інш., прадстаўнікам/цам профільных сродкаў масавай інфармацыі; а таксама іншым спецыялістам/кам па тэматыцы праграмы.



4. Журналістыка вырашэнняў (Solution Journalism): як распавядаць пра паспяховыя вырашэнні грамадска важных задач

Даты праграмы – 9 верасня - 1 кастрычніка 2020 года

Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 6 снежня 2019 года

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 15-16 студзеня 2020 года

Праграма запрашае да ўдзелу журналістаў/ак мясцовых і рэспубліканскіх інфармацыйных рэсурсаў і праектаў, якія асвятляюць сацыяльную тэматыку з фокусам на вырашэнне бягучых сацыяльных праблем; актыўных удзельнікаў/іц сацсетак, блогераў/ак і лідэраў/ак меркаванняў, спецыялістаў/ак па сувязях з грамадскасцю і каардынатарам/ак адвакацыйнай дзейнасці некамерцыйных арганізацый, прадстаўнікоў/ніц ініцыятыўных груп і мясцовых супольнасцяў, якія займаюцца асвятленнем мясцовых падзей і тэмаў, што выклікаюць грамадскі інтарэс, падтрымліваюць грамадзян у рэалізацыі грамадска важных ініцыятыў і распавядаюць аб эфектыўных магчымасцях вырашэння пытанняў мясцовага значэння. Праграма будзе карысная тым, хто хоча навучыцца ствараць матэрыялы ў жанры журналістыкі вырашэнняў, займаецца адвакатаваннем сацыяльных пытанняў, прыцягненнем грамадскай увагі да сацыяльна значных праблемаў і прапаноўваў шляхоў вырашэння гэтых праблем з удзелам мясцовых жыхароў; падтрымкай розных груп насельніцтва ў арганізацыі абмеркавання актуальных тэмаў і прыцягненні насельніцтва да актыўнай дзейнасці па вырашэнні праблемных пытанняў.

5. Эфектыўныя інструменты працы з моладдзю

Даты праграмы – 1-23 ліпеня 2020 года

Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 17 студзеня 2020 года

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 19-20 лютага 2020 года

Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц грамадскіх арганізацый і некамерцыйных устаноў, цэнтраў неформальнай адукацыі, медыя, інфармацыйных рэсурсаў і праектаў, а таксама іншых спецыялістаў/так, якія працуюць з моладзевай аўдыторыяй. Мы прапануем удзел тым, хто працуе з моладзевымі ініцыятывамі, прасоўвае інтарэсы маладых людзей і абарону іх правоў, шукае новыя формы ўзаемадзеяння ў супольнасцях з актыўным удзелам моладзі. Праграма будзе карысная актывістам/кам арганізацый, дзейнасць якіх накіраваная на стварэнне новых магчымасцяў для ўдзелу ў фарміраванні і рэалізацыі моладзевай палітыкі ў Беларусі. Праграма дапаможа тым, хто працуе ў сферы неформальнай адукацыі моладзі па развіцці грамадзянскай кампетэнтнасці, крытычнага мыслення і далучае маладых людзей да вырашэння праблем мясцовых супольнасцяў.

6. Комплекс сацыяльных паслуг па арганізацыі незалежнага пражывання людзей з інваліднасцю

Даты праграмы – 9 верасня - 1 кастрычніка 2020 года

Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 21 лютага 2020 года

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 25-26 сакавіка 2020 года

Праграма запрашае да ўдзелу лідэраў/ак і актывістаў/так грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў, прадстаўнікоў/ніц устаноў сацыяльнай абароны і аховы здароўя, іншых дзяржаўных устаноў; арганізацый, заснаваных на веры; мясцовых органаў улады і сродкаў масавай інфармацыі, якія бяруць удзел у распрацоўцы, тэставанні, ацэнцы і ўкараненні альтэрнатыўных формаў пражывання і сацыяльных паслуг, накіраваных на развіццё навыкаў незалежнага пражывання і стварэнне ўмоў самастойнага ладу жыцця для людзей з інваліднасцю. Мы прапануем удзел тым, хто ўдзельнічае ў развіцці інклюзіўнага асяроддзя для людзей з асаблівымі патрэбамі і падтрымцы іх паўнаважнага ўдзелу ў жыцці мясцовай супольнасці.

Для атрымання бланка анкеты ў фармаце Word дашліце заяўку на адрас minskusaid@state.gov

Заяўкі на ўдзел у праграме з пазнакай «Community Connections» прымаюцца

толькі па пошце на адрас:

Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці

вул. Старавіленская, 46 220002 Мінск, Беларусь

Дакументы павінны быць **дастаўлены** нам не пазней за прызначаную дату тэрміну падачы

Дадатковую інфармацыю вы можаце атрымаць па тэлефонах

маб. А1 +375 29 651 8499; 29 644 7001